

Адрас аргкамітэта:

220007, Беларусь, Мінск,
вул. Рабкораўская, 17, БДУКМ;
тэл. +37517-2228062
факс +37517-2222409

УА «БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ
КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВАЎ»

Аргкамітэт X Міжнароднай навуковай
канферэнцыі

**«Аўтэнтчны фальклор:
праблемы захавання, вывучэння, успрымання
(памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі)»**

Кантакты для сувязі:

Вячаслаў Калацэй
+37529-7543588 (GSM)
vietah@yandex.by

Кафедра этналогіі і фальклору
+37517-2228062 (стацыянарны)
ethnoandfolk@gmail.com

За ходам падрыхтоўкі і
правядзеннем канферэнцыі
можна сачыць на афіцыйным
сайце ўніверсітэта buk.by,
на старонцы VK
https://vk.com/af_2016



*..Варта адзначыць, што канферэнцыя, канцэптуальна
прысвечаная аўтэнтчнаму фальклору, безумоўна, магла з'явіцца
толькі ў нашым універсітэце, які ад стварэння быў буйным цэнтрам
тэорыі народнай культуры і сапраўдным
крэатарам практычнай фалькларыстыкі Беларусі.*

Прафесар,
рэктар БДУКМ

Юрый Бондар

МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



УСТАНОВА АДУКАЦЫІ
«БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ КУЛЬТУРЫ І
МАСТАЦТВАЎ»

КАФЕДРА ЭТНАЛОГІІ І ФАЛЬКЛОРУ



ў межах Года культуры ў Рэспубліцы Беларусь
праводзяць юбілейную

**X Міжнародную навуковую
канферэнцыю**

**«Аўтэнтчны фальклор:
праблемы захавання, вывучэння, успрымання
(памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі)»**

29 красавіка – 1 мая

Мінск 2016

ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ

Шаноўнае спадарства!

Запрашаем вас прыняць удзел у рабоце
X Міжнароднай навуковай канферэнцыі
**«Аўтэнтычны фальклор:
праблемы захавання, вывучэння, успрымання
(памяці антрапалага Зінаіды Мажэйкі)»**

Работа канферэнцыі будзе праводзіцца на базе
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і
мастацтваў. Статус БДУКМ як установы з трывалымі
акадэмічнымі традыцыямі і сувязямі, якая дае
рознабаковую гуманітарную адукацыю, забяспечвае
канферэнцыі ўніверсальны, антрапалагічны падыход
да фальклору, які неабходны для яго захавання ва
ўмовах глабалізацыйнага выкліку XXI стагоддзя. У
межах канферэнцыі адбудуцца:

- пленарнае, секцыйныя і заключнае пасяджэнні;
- XIII этнаграфічны канцэрт «Фальклор
беларускай глыбінкі»;
- майстар-класы вядучых спецыялістаў у галіне
ўсходнеўрапейскага фальклору;
- канцэрт маладзёжных фальклорных гуртоў;
- экскурсія ў музей-скансэн на мастацкую
рэканструкцыю валачобнага абраду беларусаў.

Плануецца работа секцый па напрамках:

Секцыя 1. Нематэрыяльная культурная
спадчына і яе ахова.

Секцыя 2. Трансфармацыя відаў і жанраў
аўтэнтчнага фальклору.

Секцыя 3. Семантыка і міфапаэтыка
традыцыйнай абраднасці.

Секцыя 4. Традыцыйная культура ў кнізе,
адукацыйнай прасторы і аўдыявізуальнай антрапалогіі.

Секцыя 5. Экалогія традыцыйнай мастацкай
культуры.

Секцыя 6. Унёсак роду Шамякіных у вывучэнне і
папулярызацыю фальклору (да 95-годдзя з дня
нараджэння Івана Шамякіна).

Секцыя 7. Праблемы спеўнай этнафоніі.

Секцыя 8. Праблемы арганалогіі і марфалогіі
музычных інструментаў.

Умовы ўдзелу ў канферэнцыі:

жадаючым прыняць удзел у рабоце канферэнцыі
неабходна даслаць электронную заяўку, тэкст даклада
і копію квітка аб аплаце аргументу да

11 красавіка 2016 года на адрас аргкамітэта

e-mail: ethnoandfolk@gmail.com

**Да пачатку работы канферэнцыі плануецца
выданне зборніка матэрыялаў канферэнцыі.
Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору тэкстаў
дакладаў для публікацыі.**

ЗАЯўКА

ўдзельніка X Міжнароднай навуковай канферэнцыі
**«Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання,
вывучэння, успрымання (памяці антрапалага Зінаіды
Мажэйкі)»**

29 красавіка – 1 мая 2016, Мінск

Прозвішча _____
Імя _____
Імя па бацьку _____
Пасада _____
Поўная назва арганізацыі _____

Вучоная ступень, вучонае званне _____

Паштовы адрас арганізацыі _____

Кантактны тэлефон, факс, e-mail _____

Тэма даклада _____

Неабходнасць браніравання жылля _____

(подпіс)

(дата)

Арганізацыйны ўзнос за публікацыю ў
зборніку канферэнцыі складае 250 000 беларускіх
рублёў і пералічваецца на разліковы рахунак
БДУКМ

Разліковы рахунак у беларускіх рублях:

Н/р 3632963099005 філіял 527 «Беларусбанк»
г.Мінск, код 254, вул. Варанянскага, 7-а; УНН-
100286677; ОКПО-02072096 (з указаннем
прозвішча і імя ўдзельніка з пазнакай: за ўдзел у
канферэнцыі «Аўтэнтычны фальклор»). УА
«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і
мастацтваў», юрыдычны адрас г. Мінск, вул.
Рабкораўская, 17. Пры складанасцях у аплаце
(асабліва ўдзельнікаў з-за мяжы) просьба
звяртацца ў аргкамітэт.

- Праезд, пражыванне і харчаванне
ўдзельнікі канферэнцыі аплачваюць самастойна.
- Рабочыя мовы канферэнцыі:
беларуская, руская, польская, англійская.

**Запрашэнне на канферэнцыю будзе
выслана дадаткова.**

Патрабаванні да афармлення тэкстаў дакладаў

Матэрыялы дакладаў аб'ёмам да 5 поўных
старонак фармату А4 (210 x 297мм) павінны быць
набраны ў рэдактары Word (версія не ніжэй 6,0) для
Windows праз 1,5 інтэрвал шрыфтам Times New
Roman памерам 14 pt без пераносаў. Палі: верхняе,
левае, ніжняе – 25 мм, правае – 15 мм.

Першы радок: справа прозвішча (прозвішчы) і
імя аўтара (аўтараў), у дужках горад, арганізацыя.
Другі радок: праз інтэрвал назва даклада вялікімі
літарамі па цэнтры. Трэці радок: праз інтэрвал
друкуецца тэзісы на мове даклада (да 160 знакаў) і
іх пераклад на англійскую мову (да 160 знакаў).
Праз інтэрвал друкуецца тэкст даклада.

Зноскі на літаратуру і крыніцы афармляюцца
ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Беларусі.